

Др. Я. СТАНКЕВІЧ.

ГІСТОРЫЯ
БЕЛАРУСКАГА ЯЗЫКА

Выданыне аўтаром

ВІЛЬНЯ

1939

ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАГА ЯЗЫКА.

Нутраной гісторыяй языка ё развой ягоных гукаў, морфолёгічных і сінтаксычных формаў ды слоўніка. Да гісторыі вонкавай языка належыць пашырэнне ці звужэньне данага языковага простору, належны літаратурнасці, напасъедак грамадзкое значэнне языка ў розных поры гісторыі народу. У гэтym артыкуле будзе мова аб вонкавай гісторыі языка беларускага.

Вонкавая гісторыя кожнага языка балей альбо меней цесна звязана з гісторыяй культурнай і палітычнай данага народу. Як пабачым ніжэй, гэта ў сту працэнтах адносіца да вонкавай гісторыі языка беларускага.

Беларуская мова ў пару праславянскую.

Да свайго выдзялення ў запрычоны язык беларуская мова была нареччам языка праславянскага. Ужо тады яна жысіла заўмезець ладны простор у паўднёвай часці цяперашніх Беларусі этнографічнай, даходзячи на поўначы найвышэй да Смаленска. Як выходзіць із старых асаблівасцей языковых, супольных у беларускага языка зь іншымі языкамі славянскімі), беларускае наречча гранічыла ў пару праславянскую на паўдні з нареччам украінскім, на паўднёвым заходзе — із славянскім¹), на заходзе — зпольскім, на паўночным заходзе — з кашубскім, а на паўночным усходзе — з расейскім. Ведама, што ўжываю назовую назінейшых. Апрач таго ўжо ў гэную пару беларуская мова гранічыла на поўначы з нареччамі балтыцкімі. Тыя самыя асаблівасці языковыя, супольныя ў Беларуса ёсь іншымі Славянамі, сведчаць, што беларускі язык беспасярдне выдзяліўся з языка праславянскага, значыцца, што я было пары прамежнай паміж праславянскай і беларускай²).

¹⁾ Станкевіч Я., Месца беларускага языка сярод іншых славянскіх языкоў і час яго ўзыніку („Родная мова“ № 5, бач. 97—109).

²⁾ Супольна із славянскім беларускі язык мае пераход „л“ у „ў“ і такую важную асаблівасць як аканінне, вылучна ім двамі супольнумі.

³⁾ Станкевіч Я., іфід, прыр. так-на Hujer O., *Uvod do dejin jaz. čes.*, каторы паміж іншым кажа на бач. 80: „Відаць, што нельга языкі славянскія з нутраных якіх довадаў дзяліць на законеславянскія, паўднёваславянскія й усходнеславянскія. Навуковая клясыфікацыя языкоў славянскіх здаваюцца іх вылічэнням і констатаваннем старых супольных рысаў“

Пара гісторыі апрычонага беларускага языка ад пачатку да XIII стаг.

Выдзяленыне беларускага языка з праславянскага настала не пазней як у V стаг. па Хрысту¹⁾. Выдзяленыне асобных языкоў славянскіх ішло побач із рассяяленьнем розных часьцеў Славін на балей або меней новых просторах. Дзеля таго што жыцьцё новых народнасцяў славянскіх было дэцэнтралізаванае, па якім часе настала іх дыфэрэнцыяцыя на асобныя плямёны з пачаткамі новых нареччаў. У той час простор беларускага языка зыходзіўся з просторам займаным усімі беларускімі плямёнамі. Быў гэта простор вялізарны. У IX–XV стаг. граніцы беларускага языка былі гэткія: Мяжа з мовай польскай праходзіла крыху далей на заходзе як цяперака²⁾, а на ўсходзе цягнулася далёка за Аку, абымаючы Арол, Курск, Калугу і ладную часць краю Рязанскага. Басейн ракі Акі заўнаділі беларускія Вяцічы³⁾. Граніца з мовай украінскай праходзіла на паўдні ад Прыпяці. На паўдзённым усходзе ўвесь басейн Дзясны быў заняты беларускім Севяранамі⁴⁾.

На поўначы Беларусы (імяні Крывічы) займалі ўсю гісторычную Пскоўшчыну ўлучна з возерам Пскоўскім ды ладную часць Ціверскага княства⁵⁾.

¹⁾ Прыв. проф. Нијер, *ibid.*

²⁾ Цяперашняя граніца беларускага языка з польскім праходзіць ад вусця р. Супраслі ў Нарву ў простым балей меней кірунку на паўдні (на паўдні Бельскага пав. съкіровуецца выразна на ўсход у кірунку Берасіц)⁶⁾ і на поўнач. Глянь „Mara dialektów białoruskich“ („Balticęslavica“ II, 399).

³⁾ Аб беларушчыне Вяцічай і Крывічоў гл. мой артыкул „Беларускія плямёны і іхнєе рассяяленьне“ («Родная мова» № 2, бач. 5-14 і № 3-4, бач. 49-59). Там-жэ паказана літаратура. У гэтым артыкуле я ўважаю, што Вяцічы й Радзімічы на свае гісторычныя салібы прыйшли із заходняга простору беларускага. Такі пагляд быў выкліканы станам ведання аб беларускіх дыялектах у часе пісання артыкулу (1925 г.), пайменна, як Карскі, так і Маскоўская Дыялектычная Комісія азначалі беларускі дыялект у Чарнігіўшчыне як дысыміляцыйны (вымова въда, ныга і пад.). Гэткім парадкам недысыміляцыйнае аканьне вяцічке (вымова вада, нага і пад.)

Беларускі язык гаспадарсьцвены й літаратурны ў Вялікім Княстве Літоўскім. Слаўная пара беларускага языка (стаг. XIII-XVI).

Стайшыся апрыноным, беларускі язык, падобна як і іншыя языкі, быў даўгі час адно языком народным, гэта значыцца, што ня было ў ім літаратуры. Прымро хрысьцянства ў канцы Х стагодзьдзя спачатку малазыяніла ў гэтай справе, бо, як і ў іншых народаў, языком літаратурным стаўся язык багуслужэбны, каторым у Беларусі быў язык царкоўна-славянскі або накштак жывучы старабаўгарскі. Адно з XIII стаг. закавалася шмат памяткай, пісаных у мове беларускай. Паходзячы яны галоўна із земляў Полацкай і Смаленскай. Буйное ѹдзельніцтва грамадзкое й політычнае жыцьцё ў гэтых гаспадарствах прыяла ў іх ранняму вызваленію ад царкоўна-славянскіх уплывau у языце. А даўгая пара культурнай працы ў беларускім языце народным паслужыла прыгатоўлю да таго, каб у стаг. XIV ён стаў языком літаратурным і гаспадарсьцвенным у новым задзіночаным гаспадарстве беларускім, ведымым у гісторыі пад назовам Вялікага Княства Літоўскага. Асноваю даўнейшага беларускага языка літаратурнага сталіся гаворкі паўднёва-полацкія, будучыя адначасна гаворкамі ўсходнімі ў цэнтральным дыялекце

было адлучана ад такога ж аканьня заходне-беларускага аканьням дысыміляцыйным.

Але аднолькавасць першых двух аканьнёў можна было выясняць толькі іх аднолькавым паходжаннем, што ўсувая зь весьцяй кіеўскага летапісца прынукала Вяцічаў, а за імі Й Радзімічаў выводзіць із заходу Беларусь. А калі ў 1927 г. П. Растаргуеў у свайго монографіі „Северско-белорусский говор” паказаў, што северскае аканьне недысыміляцыйнае, дык менаваная ператародна паміж аднолькавым беларускім аканьнямі щэзла і няма жаднай прычыны Вяцічаў і Радзімічаў ня лічыць спачатным насяленнем на іх гісторычных сялібах. Згодна з такім раскладам аканьни трэба было - б з гледзішча гістарычнага беларускую мову дэяліць на нарэчча паўночнае (дисыміляцыйнае, крывацкае) і на паўднёвое (недысыміляцыйнае, паходзячае ад усіх іншых беларускіх плямёнаў).

4) Растаргуеў П., Северско-белорусский говор. Пенярбург 1927. У гэтыя працы Растаргуеў канчальна давёў, што Севяране былі беларускім племенем. Гэнукі працу я зрефэраваў у варт. „Севяране — беларускае плямя“ („Калесе“¹⁴. Вільня 1935).

беларускім.¹⁾ Гэта цялпер гаворкі паветаў Дзісенскага, Браслаўскага, Лепельскага, Дрысенскага, часткава Полацкага, Сянскага, часткава Аршанскага і часьці паветаў іншых.

Стара беларускі языклітаратурны быў вельмі скрысталізаваны, ён меў ладную колькасць граматычных анат слоўных нормаў. Нягледзячы на гэта ў дальшай сваёй гісторыі ён паддаваўся ўплыву асобных беларускіх дыялектаў народных, што адбіваліся на яго часьцех незнормалізаваных. Гэтак у канцы стаг. XV і ў першай палавіне XVI робяць на яго ўплыў беларускія гаворкі паўночна-ўсходнія²⁾. А калі ў II-ІI палавіне XVI стаг. Маскоўшчына пустошыцца паўночна-ўсходнюю Беларусь, на літаратурны язык пачынаюць упłyvaць гаворкі заходняга беларускага дыялекту³⁾. У пазнейшыя часы ня вылучаны ўплыў беларускіх гаворкаў паўднёва-заходніх (Слонім, Ваўкавыск, Горадзен)⁴⁾.

Стара беларускі літаратурны язык быў языком гаспадарсьцьвяным на прасторы ўсяго Вялікага Княства Літоўскага, значыцца ў ведамую пару (канец стаг. XIV і першая палавіна XV.) ад мора Балтыцкага да Чорнага, ужываяўся як абавязковы ў ўсіх урадах, судох, у законадаўстве ды панаваў на двары вялікіх князёў. Быў ён адначасна моваю асьвячоных клясаў бяз розніцы нацыянальнасці, значыцца не адно беларускіх, але також літоўскіх і украінскіх. Мала гэтага, ён перайшоў гаспадарсьцьвеныя граніцы, бо ўжываяўся ў Галіччыне і нат на дварах гаспадароў малдаўскага й валоскага. Дык няма дзіве, што ён стаўся моваю дыпломатычнай на ўсходзе Эўропы. Быў багаты і ўсебакова выраблены.

Варта зацеміць, што начысьленыя беларускія мусульмане, спачатна рознага паходжання, пазней этнографічна ўтварылі групу беларускіх мусульман, але також іншых народнасцей, якіх засяродзіліся ў Вільні і іншых гарадах ВКЛ. Гэта было вынікам падвойнага пераселення: першага — з турецкіх земляў, другога — з іншых земляў, якіх засяродзіліся ў Вільні і іншых гарадах ВКЛ. Гэта было вынікам падвойнага пераселення: першага — з турецкіх земляў, другога — з іншых земляў, якіх засяродзіліся ў Вільні і іншых гарадах ВКЛ.

¹⁾ Глянь у „Balticoslavica II”, бач. 389, моя рецензія працы Стангавай (Stang Chr. S.) „Die westrussische Kanzleisprache des Grossfürstentums Litauen”.

²⁾ Там-жа, бач. 390.

³⁾ Там-жа, бач. 392.

⁴⁾ Там-жа 393.

гійная літаратура мусульманская ў языцце беларускім, але не ў літаратурным, а ў народным¹⁾.

Жыды спачатна прыбывалі ў Беларусь з Ускулу і мусілі гукаць языкамі краёў, з каторых эмігравалі. А далей яны прынялі язык беларускі. Яны пісалі ў языцце беларускім літаратурным. Захаваліся пераклады з XV стаг. на беларускі язык Свяятога пісьма старога дэстамэнту, зробленыя Жыдамі і прытарнаваныя да ўжываньня ў сынагогах ды іншыя творы, прыкладам ладне жыдоўскіх песеньяў набожных.²⁾

Правапіс. У стара-беларускім языцце літаратурным быў правапіс царкоўна-славянскі, гэта зн., што ў словах і хормах беларускіх беларускія тукі перадавалі так, як у языцы царкоўна-славянскім. Прыйкладам: замест беларускіх дз, ц, ў пісалі д, т, л (д ѣ т и, в о л к ы), а вымайлілі дз, ц, ў (д з е ц і, в о ў к); замест а, паўсталата з о пісалі о (г о л о в а), а вымайлілі а (галаўа) і да г. пад.³⁾ Гэты правапіс дасцяў беларускі язык успадку ад пары папярэдній, калі Беларусы пісалі адно пацаркоўна-славянску.

Памалу гэты правапіс мяняўся, тарнуючыся ў ладнай меры да вымовы беларускай. У II. пал. XVI. стаг. ня пісалі ѿ і ѿ, вельмі часта па р, ж, ч, ш, щ, ц пісалі ѿ, гук g (лацінская літара) перадавалі пераз кг і г (грунт), а па мяккіх сугуках перадавалі пераз е (п а-м е т ь, м е с е ц), ведама, пісалі у замест царкоўна-славянскага вялікага юса; ня пісалі, ведама, такжа ѿ, ѿ там, дзе яны перайшлі ў о, е. Просьле гэтулькіх змененў правапіс запраўды стаўся ўжо беларускім, хоць вельмі недасканальнym, паўсталым на грунце правапісу царкоўна-славянскага.

Назоў старабеларускага языка літаратурнага разныўся ад цяперашняга, а вымова ня была аднолькавая на ўсім прастору ягонага пашырэння. Беларусы звалі яго заўсёды „рускім“. Украінцы таксама беларускі язык лі-

¹⁾ Станкевіч ІІ.—Беларускія мусульмане і беларуская літаратура арабскім пісьмом Вільня 1933.

²⁾ Глянь такожа маю зацемку „Жыдоўскія рэлігійныя песні па беларуску“ („Гадавік Беларускага Навуковага Тава“ кн. I. Вільня 1933, бач. 185).

³⁾ Цікаўна, што Славенцы й цяперка пішуть п о г а, быт, хоць вымайллюць пада, быт і пад.

таратурны звалі „рускім” і ўважалі яго за свой собскі. У гэтым праяўляўся беларускі зсыніляцыйны ўплыў. Тое самае трэба скажаць аб асьвячонай клясе літоўскай. Літоўская інтэлігэнцыя, чытаючы пабеларуску, вымаўляла зусім так, як Беларусы. Украінцы часткава вымаўлялі пабеларуску, часткава паўкраінску. Прыкладам писати Украінцы моглі вымаўляць і пэўне вымаўлялі пысаты, але в ол, кол, н е д е л я, б е з н а ш е е (книги і пад.) і пад. не моглі прачытаць паўкраінску. Дзеля таго Ўкраінцу народны ўзбік беларускі і літаратурны «рускі» ня быў тым самым. Народны ўзбік беларускі Ўкраінцы звалі літоўскім. Павялікі звычайна беларускі ўзбік—літаратурны й народны — звалі рускім і адно напару літоўскім. Затое ў Маскоўшчыне беларускі ўзбік, як літаратурны, так і народны звалі літоўскім. Трэба зацеміць, што з гледзішча нацыянальнага Беларусы ў гэтую пару звалі сябе Ліцьвінамі, гэтак-жэ нас звалі ўсе нашыя суседзі, але з гледзішча рэлігійнага Беларусы ўсходняга абраду заўсёды зваліся Русінамі.

Беларускія мусульмане пісалі свае рэлігійныя кнігі альфабетам арабскім, а пішучы беларускай моваю народнай, вырабленага правапісу ня мелі, але пісалі фонэтычна подле мясцовай вымовы асобных аўтараў. Як і Беларусы хрысьцяне, ужываны імі ўзбік звалі рускім.

Упадак старабеларускага ўзбіка літаратурнага (стаг XVII — XVIII).

Старабеларускі ўзбік літаратурны быў гаспадарсьцьвенным у Вялікім Княстве Літоўскім да канца XVII стаг. (да 1697 г.), а літаратурным астаўся такжэ ў стаг. XVIII. Але ўпадак яго пачаўся ўжо ў канцы стаг. XVI. Наўперед ён запаваўся на прастору Украінскім па Люблинскай вунії, бо, як Украіна адыйшла да Польшчы, апынуўся ён на землях украінскіх адаўваним ад свайго матчынага пня ў Беларусі. У стане яшчэ горшага ўпадку быў ён на Украіне ў наступным стагодзьдзю, у той час як на прасторы Вялікага Княства Літоўскага, хоць упадаў, але быў яшчэ нішто сабе, асабліва ў творах арыгінальных. Аднак у стаг. XVIII, таксама ў сваёй бацькаўшчыне наш літаратурны ўзбік чыста ўпав. Сталася гэта з прычыны політычнага й культурнага ўпадку народу беларускага.

Беларускі народны ўзбяднені ў стат. XVI — XVIII.

Якая ж была доля ў гэтую пару беларускага языка народнага? І тут доля языка была адноўкавая з доляю народу і дзеля таго падобная да долі языка літаратурнага. Мы бачылі які вялізарны простор займаў беларускі народны ўзбяднені у IX—XV стаг. Вялікі князь Альгерд (1345—1377) просьле свайго паходу на Москву ўстанавіў із Маскоўшчына граніцу, каторая абыймала на ўсходзе ўсе беларускія землі. За вялікага князя Вітаўта (1392—1430) ўвесе простор беларускага языка быў у вадным беларускім гаспадарстве, катрым было Вялікае Княства Літоўскэ, бо тады навет Пскоўшчыны Цъвершчыны прызнавалі нед сабой уладу беларускага валадара. Але за якісь час па Вітаўту Пскоўшчына была ўтрачана і адгэнуль падпала пад асіміляцыйны ўплыв спачатку Вялікага Ноўгараду, а пасьляй Москвы. Игайлівічы, уцягнуўшыся ў політыку на заходзе, недаволі зварочавалі ўварі на ўсходнія граніцы свайго бацькаўскага гаспадарства. Гэта дало магчымасць Москве памалу, але систэматычна адрывашь ад беларускага гаспадарства спачатку землі вяцкія, пасьляй і часць крывіцкіх на ўсходзе (Гжацк, Вязьма і інш.), а наст северскіх (Пущаўль, Трубчэўск). Адрываныя часцьці ад беларускага гаспадарства гэтая землі пад цэнтралістычным уплывам Москвы маскаліліся. У XIX стаг. вяцкія землі былі ўжо чиста змаскалены, адно асталіся чысленныя ссыяды ў мове, сведчачыя аб яе спачаткай беларушчыне. Усходнія часці крывіцкіх і северскіх гаворкаў захавалі праўда свой харектар беларускі, але паддаліся насленіню мовы маскоўскай, творчы гэткім способам, як завуць расейскія філёлётгі, гаворкі пераходныя на аснове беларускай і пазнейшым насленінам маскоўскім. Граніца ізых гаворкаў із гаворкамі маскоўскімі цяпер праходзіць па ўсходнія граніцы былой губэрні Смаленскай ды адразае да беларускага простору большую часць 6. губэрні Калускай. У гэткім-же стане ёсьць гаворкі Пскоўшчыны і часці Цъвершчыны.

На заходзе па Люблінскай вуні (1569) адышла да Польшчы невялічкая часць беларускіх земляў. Дзеля таго пад уплывам польскім граніца беларускага языка там адсунулася крыху на ўсход, а на астальных беларускіх землях Польшчы („Карони“) беларуская мова падпала пад некаторы ўплыв мовы польскай (у пав. Віцебскім і Беластоцкім), а ў пав. Бельскім яшчэ й украінскай.

У часе находу Татараў у XIII стаг. севяранскія Беларусы на паўдні ад Дзясны часткава пасунуліся на поўнач, а часткава былі зьністожаны. Пасьляй, у XVII стаг. прастор іх заняла ўкраінская коленізацыя з правага боку Дняпра. Далей у часе ўкраінскай гетманшчыны на Правабярэжжу мова часці Севяран, а пайменна займаючых прастор ля Дзясны з паўдня, а навет часткава на поўнач ад Дзясны, падпала ў ладнай меры пад уплыў мовы ўкраінскай, творачы гаворкі пераходныя. На прасторы северскім чысты беларускі язык астаўся ў павеце Горадненскім, у часці Ноўгарад-Северскага, у Новазыбкаўскім, Старадубскім, Мглінскім, Сураскім і ў часці Трубчэўскага.

У XVII стаг. у часе казацкіх войнаву быў зроблены некаторы уплыў украінскі на беларускія гаворкі палескія. Уплыў гэтых паўтарыўся ў XIX стаг., ідуучы ад адраджэнскага руху ўкраінскага за пасярэдніцтвам прыяжджомых з Украіны разъездных хору, тэатру ды шыраных народных песеньнікаў украінскіх, бо адраджэнне ўкраінскае пачалося шмат раней за беларускае. Уплывы ўкраінскія прывозілі такжа беларускія работнікі, выяжджаючыя ў шахты Да-нецкія і ў іншыя ўкраінскія мясцовасці.

Даўнейшая граніца беларускага языка зь літоўскім, латыскім і эстонскім не зьмянілася.

Вышэй былі вылічаны страты так сказаць горызонтальныя, каторыя меў беларускі язык на сваіх шырокіх „украінах“ (лаграніччу). Але ў XVII—XVIII, а нат XIX стаг. меў ён такжа балочныя страты стацьцявія. Пайменна: першыя перасталі ім гукаць (гаварыць) беларускіямагнаты, а далей і звычайнія панове. Пры беларускім языку асталося сялянства, мяшчанства й шляхта (засыцянковая); впошняя яшчэ ў XIX і XX стаг. што раз балей з аднаго боку палічылася (шляхта каталіцкая), а з другога маскалілася (праваслаўная).

У XVII і XVIII стаг. пад уплывам іміграцыі (прыезду) ў Беларусь Жыдоў німецкіх Жыды беларускія перасталі ўжываць між собку беларускі язык. Іго замяніў язык (званы нярэдка жаргонам), паўсталы ў Жыдоў на грунце мовы німецкай. Ядгэнуль беларускія Жыды карыстаюцца беларускай мовай адно ў зносінах із Беларусамі.

Паўстаныне новата беларускае языка літаратурнага.

У стаг. XIX, а навет у канцы XVIII даунейшы беларускі язык літаратурны быў ужо забыты. Дзеля таго ў першай пары нацыянальнага адраджэння беларускія пісьменнікі не маглі сіляць (чэрпаць) із даўгавечных запасу ягоных. Дык пісалі ў языцца народным. Нягледзячы на стараныні дэць сваёй мове рысы агульнабеларускія, была гэта спачатку беларуская мова мясцовая тых аколіцаў, з каторых паходзілі асобныя пісьменнікі. Адно ў пачатку XX стаг. пры шыршай літаратуры беларускай паўстае новы беларускі язык літаратурны. Можна ўважаць, што асноваю яго сталіся гаворкі заходнія цэнтральнага дыялекту беларускага з прымешкай некаторых асаблівасцяў беларускіх гаворкаў паўдзённа-заходніх.

Прыпомнім сабе, што асноваю старабеларускага языка літаратурнага быў той самы дыялект цэнтральны, адно ў сваіх гаворках усходніх.

Справа альфабэту. У часе прыйма хрысцянства ў X стаг. з'явілася ў Беларусі літаратура пісаная тым самым альфабэтам (літарам), што мы й цяпер бачым у царкоўнаславянскіх кнігах, з каторых духовенства моліцца ў царкве. З часам гэны альфабэт стаў звацца кірыліцю, аднак я не выдумаў яго сув. Кірыла¹⁾, але ў X стаг. адзін із вучанікаў ягоных, выкарыстаўшы дзеля гэтага альфабэту грэцкі.

Даўгі час кірыліца ўжывалася ў Беларусі бязь зьменення. Але яна была цяжкая да пісання, бо хорма ейных літараў адзначалася шмат якімі выкрутасамі. Дзеля таго пасылей вырабілася пісьмо прасцейшае, званае скорапісьцю, што йснавала побач із пісьмом характару старшага.

Нацемлены скорапісьцю кірунак выкарыстаў у пач. XVIII стаг. беларускі наўчоны, Гальляш Капіевіч-Капіеўскі. Ён, зразумаваў

¹⁾ Святыя Кастанцін-Кірыла і Мэтод былі славінскімі апосталамі ў IX стаг. Першы зь іх выдумаў славянскі альфабэт, званы съпярша кірыліцю, а пазней глаголіцяю. Глаголіцу й цяпер ужывае ў літургічных кнігах часць каталіцкіх Харватоў.

кірыліцу, прыблізіўшы яе да альфабету лацінскага. Рэформа Капіе-вічава была вельмі ўдалая, дзеля таго яе прынялі на толькі Беларусы, але й усё тия Славяне, што дагэунуль карысталіся кірыліцаю старой, не разформаванай (Украінцы, Балгары, Сэрбы, Маскоўцы). Капіевіч-Капіеўскі зрабіў сваю рэформу жывучы ў Голяндый. У тым часе жыў у Голяндый і маскоўскі цар Пётра I. Ен так сама ацаніў рэформу беларускага наўчонага і ўказам увёў разформаваны Капіевічам альфабэт у сувецкія, ці накштывальныя (у Маскалёў з балгарскага — граjdанская knīgī¹). Дзеля таго разформаваная кірыліца стала ў Маскоўшчыне звязана гражданкаю. Назоў гэтых ня правільны. Справядлівасць вымагае, каб у назове разформаванай кірыліцы адбівалася нацыянальнасць яе разформатара, павінна яна звязацца беларускім альфабетам. І пагатоў самі Беларусы павінны яе гэтак зваць.

Зъ беларускім адраджэннем беларускі альфабет яшчэ кірху ўдасканаленіюся, пайменна ў XIX стаг. ўведзена была літара „ў” і аддалена ѿ, бо ў беларускім языцце аднаго гуку ѿ німа, а ё два гуки ѿч, а ў XX в. літара „и” ўсюды была заменена літараю „і”, каторая й даўней часткава ўжывалася. Літара „и” была аддалена з гладзішча практычнага.

Каб завяршыць рэформу Капіевічаву, трэба было „й” замяніць літараю „і” (значыцца пісаць „свой”; а ня „свой” і пад.) ды замест е, ё, ю, я па симагуку пісаць је ю, ѹ, ѹ, пакідаючы е, ё, ю, я па сугуках. Прыкл.: С я с т р а І а з э п а ч ы т а ј е м а ѡ у к н і г у. Гэтак даўно зрабілі Сэрбы. Гэта й пастанавіла Навуковая Конфэрэнцыя ў Менску ў 1926 г., але чужая воля (маскоўская) не дазволіла правесці гэтую рэформу ў жыцьці. Літары „і” адпавядае „ў”, а ня „и”. Апрача таго „ў” выразнейшая ў чытанью і практычнейшая (меней займае месца) ў пісанью й у друку.

Традыцца старабеларускага літаратурнага языка і на толькі былі забыты, што калі ў XIX стаг. пачалося адраджэнне беларускай літаратуры, дык пісьменнікі ў сваім разлігійным жыцьці не звязаныя зъ беларускім альфабетам, значыцца пісьменнікі каталікі, сталі пісаць лацініцую (побач із імі іншыя беларускія пісьменнікі

¹) У багаслужэбных кнігах усюды дагэтуль асталася кірыліца не разформаваная.

пісалі альфабетам беларускім). У 1910 г. рэдакцца „Нашае Нівы“ абясціла апытанынік, каб развязаць справу, які альфабэт маюць Беларусы агульна ўжываць. Пытаныне было развязана на карысцьцу альфабету беларускага. Апрача вельмі важнага мамэнту гісторычнага за літарамі беларускімі прамаўляе яшчэ тоё, што на ўсходзе (Сіненччына і інш.), лацініцы немагчыма было-б пашырышы, а на заходзе беларускі традыцыйны альфабэт мае яшчэ значэнне нацыянальна-абароннае.

Нягледзячы на вышнеказаное і лацініца часткава ўжываецца ў беларускім друку і будзе ў гэткай меры далей ужывацца, бо апрача праваслаўных Беларусаў ё яшчэ калі З міл Беларусаў каталікоў, каторыя часткава ня ўмеюць беларускага альфабету, а часткава з прычыны несвядомасці пад чужым уплывам і ня любяць. Дык добра, што Беларусы сабе лацініцу зреформавалі, прыняўшы навуковыя значкі для літараў, адпавядаючых беларускім ў, ч, ш, ж, (значыцца ўжываюць й, ё, ѿ, Ѽ), ды замяніўшы нямецка-польскае w на v. Лацініцы ня можна зваць альфабетам польскім, звіраўдны яе назоў беларуская лацініца.

Дзейнікі ўплываючыя на літаратурныя языки. Ня праўда, што нормы літаратурнага языка вытварае вылучна літаратура. Гэтак бывае тады, калі, як гэта было ў Маскоўшчыне, грамадзянства астаецца бязъдзейным пры тварэнні літаратурнага языка. У прыпадку адверотным у тварэнню літаратурнага языка большае або меншае ўчастце прыймае дзейнік грамадзкі й навуковы. Прывкладам у Чэхіі й Літве два апошнія дзейнікі бязумоўна пераважалі. Можна сконстатаваць, што навуковы й грамадзкі дзейнік заўсёды пануюць там, дзе нацыянальны язык перажыў упадак і паддаўся ў большай або меншай меры ўплывам язікоў чужых. На беларускім грунце роля навуковага й грамадзкога дзейнікаў была на меншай, як літаратурнага.

Роль літаратуры. Ужо ў XIX стаг. паміж беларускімі пісьменнікамі (Багушэвіч — Абуховіч) вядзеца спречка аб тым, які мае быць беларускі язык літаратурны. Але, наагул кажучы, навет у пачатку XX стаг. беларускія пісьменнікі ня вельмі рунплюціся аб вырабленыні беларускага языка літаратурнага. Калі не кашаць аб меншых, дык Кастанцін Мішкевіч (псэўдонім Януб Колас), як фотографуе жыццё й тыпы, так сама й мову і нічога ня ўжывае такога, чаго не пачуў у дадзеных абставінах. Самастайнейшы

быў Ян Луцэвіч (псэўдонім Янка Купала), але й ён над выработенням літаратурнага языка блізу не працаўаў. Затое шмат рупіца аб літаратурным языці поста-эмігрант, узгадаваны ў «Маскоўшчыне» Максім Багдановіч, але з тae прычыны, што ня знаў беспасярэдне мовы народнай, уплыву на літаратурны язык не зрабіў жаднага. Мова твораў ягоных, нягледзячы на дасканальную хорому, горшая за мову іншых поэтай. Ня тое Максім Гарэцкі. Эты мову свае мясцовасці знае добра і рунасць ягоная аб выработенныі беларускага языка літаратурнага пакінула ладны сълед у гэтым языці.

Наагул аднак перад сусветнай (съветнай) вайной у гэтай галіне балей зьдзеіла публіцыстыка. Нельга такжа абмінуць моўчыкам уплыву мовы корэспандэнтаў, што з розных куткоў Беларусі пісалі ў беларускія часопісы.

У часе паваенным трэба з прызнаньнем аднесціся да рунасці аб культуры літаратурнага языка ў пісьменніка Станіслава Грыневіча.

Ад якогася часу выдатнае значынне ў выработенію літаратурнага языка мае ў радавай Беларусі група пісьменнікаў на чале з Касянком (псэўд. М. Зарэцкі) і Лыньковам. На заходніх беларускіх землях ім адпавядзе Аўгуст Снурка (псэўд. Максім Танк). Мова гэтых пісьменнікаў, як і вышненаванага Гарэцкага, ня толькі беларуская падзеля сваіх словаў, але такжа дзеля орыгінальнага беларускага стылю й фразэллёгіі. Зразуменне орыгінальнасці языка беларускага лучыща ў іх із знацьцём мовы народнай, уменьніям выкарыстаць яе багацьці ў літаратуры ды высокім мастацтвам твораў. Апошні мамант відавочна палягчае ім старанні аб культуру языка літаратурнага.

Навуковы й грамадзкі дзейнік. Слоўнікі. Перадзячы да навуковага й грамадзкога дзейнікаў, прыймаючых участьце ў хормаваньню новага беларускага языка літаратурнага, трэба найпервой успомнеть аб аўтарах слоўнікаў. Першым аўтарам слоўніка беларускага ў новых часох ёсьць Ян Чачот, прыяцель Адама Міцкевіча. У сваім зборніку народных песняў беларускіх, выданых у Вільні ў 1846 г. пад наз. „Piosnki wieśnicze z nad Niemna i Dźwiny w tomie ludu krewickiego” ён надрукаваў на колькідзесяцёх бачынах слоўнічак беларускі. Эта слоўнічак кароценыкі, але добры, чаго можна сказаць аб граматычных разважаньнях аўтаравых у перадмове да тaeжкіх кніжкі. Выдатная роля была вялікага слоўніка

беларуска-расейскага Я. Насовіча з 1870 г. У ім багаты матар'ял, каторым ня цяжка карыстацца знаючаму беларускі язык. Некаторое значэнне мелі слоўнічкі „Маскоўска - беларускі” і „Беларуска - маскоўскі” (абодва ў Вільні 1921 г.) братоў М. й Г. Гарэцкіх. Але няудалы „Расейска-хрыўскі (беларускі) слоўнік” Вячаслава Ластоўскага, выданы ў Коўні 1924 г. Яўтар ляік у языковедзе, пры гэтым вельмі суб'ектывны. Забраны матар'ял ён выдаў ненавукова, друкуючы пры тым-же разам бяз жаднага выдзялення словамі нова-стваронныя. Яд гэтага слоўнікам Ластоўскага цяжка карыстацца. Добры „Батанічны слоўнік беларуска-польска-расейскага-лацінскі” Зоські Верас (у Вільні 1924). Бескарысны „Падручны беларуска-польскі слоўнік” Б. Друцкага-Бадбярэскага, выданы ў Вільні 1929 г. З прычыны цяжкіх варункаў працы ў радавай Беларусі мае шмат заганаў „Беларуска-расейскі слоўнік” М. Байкова і С. Некрашэвіча, выданы ў Менску ў 1925 г., як там-же выданыя слоўнічкі тэрмінолёгічныя.

Языкаведнікі. Зь языковеднікаў беларускіх найбалей ведамы Яўхім Карскі. Дык ня можна аб ім гэтта ня ўспомнеть. Ня-гледзячы на некаторую зьверхнасць і русыфікацыйную тэнденцыю ягоных працаў навуковых, значэнне яго дзеля навукі языка беларускага было ладнае. Яно правілася ў павялічэнны ў языковедзе славянскай значэннія студыяў языка беларускага, у вядаваньні — нягледзячы на ўсё — лепшага месца беларускаму языку ўрадзіме славянскай, а наўперед у прызнаныні й абароне беларушчыны гаспадарсьцьвенага й літаратурнага языка Вялікага Княства Літоўскага. Але Карскі выходзіў із мітычнай сучэльнасці „прапрусакі” і ймкнуўся да адзінства „рускага” ў сваіх працах. Дзеля таго ён ані не памог у тварэнню новабеларускага языка літаратурнага.

Першую беларускую граматику напісаў у 1846 г. этнограф Шпілейскі. Ён здаў яе ў Расейскую Акадэмію Навук, але яна надрукавана ня было.

Да ўнормавання асаблівасцяў літаратурнага языка прычынілася ў сваім часе нішто практычная граматыка Браніслава Тарашкевіча, выданая першы раз у Вільні ў 1918 г. Нажаль, Тарашкевіч, скончыўшы ўніверсітэтскія студыі, не працаў далей у языковедзе, дзеля таго значэнне яго дагэтуль абмежылася менаванай граматыкаю.

Можна казаць толькі аб значэнню мясцовым—у Менску — граматыкі й правапісу Яэзла Лёсіка. Ня мае ніякага значэння „Беларускі правапіс” Радаслава Астроўскага.

З прызнанням трэба ацаніць працы Раствагуевы ды людзёў, наўт не адумыслойцеў, што працуюць у галіне беларускага языка, кіруючыся ягонымі парадамі, як прыкл. Палявоя.

Дзеля сваіх русыфікацыйных тэндэнцыяў проста шкодны Воўк-Левановіч.

Навуковая конферэнцыя ў Менску 1926 г. ў справе рэформы правапісу (а запраўды й граматыкі практычнай), нягледзячы на свае заганы, стаяла на добрай дарозе, але пастановы ейныя не маглі быць ужыццёўлены, а працы ведзены далей з прычыны забарону Масквы.

Напасьледак, думаю, што й мая скромная праца ў гэтай галіне прычынілася крыху да культуры беларускага языка літаратурнага.

Дзеянік навуковы й грамадзкі падалі сабе руцэ ў супольных зборках, пасъвяченых чысьціні беларускага языка, што былі ў працягу апошніх колькіх год. У менаваных зборках прыймаючы учасьце жывучыя ў Вільні Беларусы, што тым ці іншым способам упłyваюць на хормаванье беларускага языка літаратурнага, значыща языковеднікі, пісьменнікі, публіцысты і пад. Пастановы зборкаў пакуль што часткава выданы ў книжцы „Як правільна гаварыць і пісаць пабеларуску”, Вільня 1937.

Напасьледак, трэба наагул сконстатаваць, што новы беларускі язык літаратурны ня толькі ёсьць, але развязваецца, дасканальніцца і ў сваіх балей пераборлівых галінах ён дзіўна орыгінальны, багаты й хорошы. Дык німа сумлеву, што ён пераможка ўсе перашкоды, стаўленыя—часта сілком—яму на дарозе, як, прыкладам, пра-ведзеная ў 1933 г. Москвою ў радавай Беларусі русыфікаца практычнай граматыкі беларускай.¹⁾

Яшчэ колькі словаў аб цяперашній беларускай мове народнай. Побач із нацыянальным усьведамленнем беларускае насяленне ня толькі яе любіць, але й шануе. Дзеля таго робіцца яна адпарнейшай на асыміляцыйныя ўплывы, а часта бывае проста непераможная, нягледзячы на тое, што асыміляцыйныя пляны праводзяцца бязуважна, сілком.

Др. Я. Станкевіч.

¹⁾ Гл. Станкевіч Я.: Зымена граматыкі беларускага языка ў БСРР. Вільня 1936.

(Lithuanii) linguam propriam observant. Verum quia Rutheni medium fere ducatum incolunt, illorum loquela, dum gracilis et facilior sit, utuntur communius.

Пераклад гэтага на беларускую мову:

(Ліцьвінны) маюць собскую мову, але дзеля таго што Беларусы здаймаюць блізу сярэдзіну княства, іх мова, як харошая й лягчэйшая, агульна ўжываецца.

З „Oratio Erasmi Vitellii praepositi Vilnensis... 1501 году (Theiner: Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae, II (Romae, 1861), 278.

А пісар земскі маець паруску, літарамі й словы рускімі ўсі лісты, выпісы й позвы пісаці, а на іншым языком і слова.

Зъ Літоўскага Статуту 1588 г., бач. 122.

Яка адзін сэнтар рымскі другога штрафаваў, што права айчыны свае ня ўмеў, так кожды абывацель годны ёсьць наганеніня, каторы вольнасцю хваліцца, а праў сваіх умечі й разумеціня хочаць, каторым правам усю вольнасць сваю абвараванай маець. А еслі каторому й народу ўстыд праў сваіх на ўмечі, пагатове нам, каторы я ня обычны якім языком, але сваім уласным правы съпісаныя маєм. І кождага часу, чаго нам патрэба ку адпору ўсякае крыўды ведаці можам.

З прамовы на Сойме 1588 г. Канцлеры Вялікага Княства Літоўскага, Лявона Сапегі, з прычыны выдання Літоўскага Статуту 3-я рэдакцыя.

Нашая мова для нас святая, бо яна нам ад Бога даная... Шмат было такіх народаў, што страцілі наперш мову сваю, так як той чалавек перад скананьнем, каторому мову займе, а потым і зусім замерлі. Не пакідайце-ж мовы нашай беларускай, каб на ўмерлі

Пранціш Багушэвіч
(у перадмове да „Дудкі беларускай”).

Гэй, ты маці, родна мова,
 Гэй, ты звон вялікі, слова,
 Звон магучы,
 Звон бліскучы,
 З срэбра літы,
 З злота зьбіты,
 Загрымі ты,
 Загрымі!

А. Гарун.

* * *

Беларуска мова! Твой тон съпейны будзіць
 Успамін старых гадоў.
 Белая, ціхія ў ёй гамоняць людзі
 Мовай хат ясных і лясоў.
 Ты краска мёдная ліпова;
 Там дзе Славянаў чутна слова,
 Жаўранкай звоніць эта мова,
 У шчэбецце мілых слоў.

В. Гамуликі,
 з польскай мовы перакла/
 А. Стаповіч.

—

**ГАЛОЎНЫ СКЛАД у Беларускай Кнігарні „Надзея”,
Вільня, Астрабрамская вул. 1.**

Druk. „Ekspres” Wilno, Wielka 33.